



26 ЛІСТАПАДА 2010 г.

ПЯТНІЦА  
№ 232  
(26840)

Кошт 650 рублёў

ВЫДАЁЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 г.

# «Палітыка ўмоў з боку ЕС ніколі не знойдзе разумення ў Беларусі»

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 25 лістапада даў інтэрв'ю французскай газэце «Фігаро». Аляксандр Лукашэнка адказаў больш як на 30 пытанняў журналіста французскага выдання, якія датычыліся адносін Беларусі з Еўрасаюзам і Францыяй, беларуска-расійскага супрацоўніцтва, а таксама ў цэлым праводзімай беларускай дзяржавай знешняй палітыкі. «Фігаро» з'яўляецца буйнейшай французскай штотдзённай агульнапалітычнай газетай. Цяпер тыраж «Фігаро» складае каля 400 тыс. экзэмпляраў.

На пытанне журналіста выдання, ці не расчаравана кіраўніцтва краіны стаўленнем да Беларусі Еўрапейскага саюза, Аляксандр Лукашэнка сказаў: «Мы больш чым расчараваны. Мы наогул часам не разумеем, чаго хоча Еўрапейскі саюз». «Мы робім усё для таго, каб у нас былі нармальныя адносіны з нашым заходнім суседам. Усё нашы ініцыятывы не толькі апошняга часу, але і раней былі накіраваны на ўстаўнаўленне добрых адносін з Еўрапейскім саюзам. Чаму Еўрапейскі саюз такім чынам рэагуе на нашы ініцыятывы, гэта энужа пытанне да іх, а не да нас», — сказаў Прэзідэнт.

Пра гэтым кіраўнік беларускай дзяржавы адзначыў: «Мы добрыя вучні, мы гатовы ў вас вучыцца ўсяму таму, што адбываецца інтарэсам беларускага народа, і таму, што не стварае праблем нашым суседзям, гэта значыць Еўрапейскаму саюзу, Украіне, Расіі, іншым народам свету. Мы гатовы ў гэтым напрамку вучыцца ў вас».

«Але палітыка Еўрапейскага саюза на тое, каб нас пастаянна трымаць у напружанні і ставіць перад намі ўмовы, а тое і падтурхоўваць нас да дзеянняў, да якіх мы, мякка кажучы, не гатовы з-за аб'ектных прычын, гэта палітыка ў нас ніколі не знойдзе разумення», — падкрэсліў Прэзідэнт. — Еўрапейскі саюз павінен гэта ўлічваць».

«Я думаю, што калі б французскаму Прэзідэнту Нікала Сарказі задалі такое пытанне і Францыя была ў такім жа становішчы, як Беларусь, ён бы адказаў гэтак жа», — заўважыў беларускі лідар.

«У нас ёсць краіна, у нас ёсць народ, мы абавілі, што гэтай беларускай дзяржаве быць суверэннай і незалежнай. Гэта падтрымлівае Захад. Таму мы будзем забяспечваць наш суверенітэт і незалежнасць і дзейнічаць перш за ўсё ў інтарэсах нашага беларускага народа, таму што мы як краіна і народ, які жыве ў гэтай краіне, маем свае інтарэсы, і гэтыя інтарэсы, нас ніхто ў гэтым папракнучь не можа, ніяк не супярэчаць Еўрапейскаму саюзу».

Кіраўнік беларускай дзяржавы таксама адзначыў, што Беларусь гатова наладжваць адносіны з ЕС у любым фармаце: «Давайце наладжваць адносіны. Хочаце — у рамках «Усходняга партнёрства», хочаце — непасрэдна Еўрапейскі саюз — Беларусь, хочаце — Францыя — Беларусь, як вам зручна».

«Мы хацелі б развіваць адносіны з Французскай Рэспублікай і будзем іх развіваць», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

У той жа час Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што многае залежыць і ад французскага боку. «Усё гэта залежыць не ад нас, а ад вас. Будзе ў вас жаданне і імкненне супрацоўнічаць з Беларуссю, мы неадкладна на гэта адкажам», — сказаў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка не лічыць, што расійскае кіраўніцтва да гэтага часу мае планы па ўключэнні Беларусі ў склад Расіі.

«Тое, што расійскае кіраўніцтва хацела б ўключыць у склад Расіі Беларусь, напэўна, вы аб гэтым добра ведаеце, вы гэта чулі. Але я не думаю, што расійскае кіраўніцтва да гэтага часу вось так тула прыгрымліваецца гэтым мэт», — сказаў Прэзідэнт журналісту французскага выдання.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што адносіны ў Беларусі і Расіі «як былі, такі засталіся». «Ніякага рэзкага пагаршэння адносін няма, таму што гэта не патрэбна ні Расіі, ні нам», — адзначыў кіраўнік дзяржавы. Пра гэтым ён дадаў, што ў Расіі ёсць у Беларусі ваенна-палітычныя, стратэгічныя інтарэсы.

«Але Расія дапускае тым жа памылкі, што і Еўрапейскі саюз. Трэба ўлічваць рэальні. Трэба ўлічваць, што ёсць дзяржава і народ, беларуская дзяржава і беларускі народ. І для любога Прэзідэнта, хто б тут ні быў, гэта святое — абараняць гэтыя інтарэсы», — падкрэсліў Прэзідэнт.

«Уся складанасць у тым, што мы знаходзімся паміж гэтымі вялікімі думамі монстрамі: Еўрапейскім саюзам і Расіяй. І ў кожнага ёсць свае інтарэсы на тэрыторыі Беларусі», — сказаў беларускі лідар. — Мы згодныя з тым, што і ў вас, і ў Расіі ёсць свае інтарэсы на нашай землі. Але мы толькі заўсёды просім і патрабуем ад нашых партнёраў, каб яны ўлічалі і нашы інтарэсы, нашага беларускага народа, і разумелі, што тут жыве народ і існуе дзяржава».

Што ж датычыцца прычын таго, што сустрача Прэзідэнт Беларусі з міністрам замежных спраў Расіі Сяргеем Лаўровым у час яго знаходжанні ў Мінску не адбылася, то Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што «мы і не планавалі гэта сустрачы».

На пытанне журналіста газеты, ці дапамагае Расія частцы беларускай апазіцыі, Аляксандр Лукашэнка сказаў: «Гэта так, і мы гэта ведаем. У нас ёсць факты. Уладзімір Ніякяўеў, Андрэй Саннікаў — гэта людзі, якія сёння фінансуюцца Расіяй».

На думку кіраўніка беларускай дзяржавы, ішчарашні апазіцыйныя кандыдаты не гатовы весці перагаворы з кіраваннем. «Калі прэзідэнцкая кампанія для іх ілюзія, то, калі ласка, у іх ёсць правы не прымаць удзел у гэтай ілюзіі. А калі яны сапраўдыя палітыкі, то трэба браць адказнасць на сябе і змагацца за гэту пасаду...»

«Гэтыя людзі, што чуў выстуленні некаторых кандыдатаў на вышэйшую пасаду ў краіне. На яго думку, «на выбары трэба ісці з добрым і народам прапаноўваць дабро». «Столькі злосці, колькі зыходзіць сёння ад іх, прывідаецца толькі да таго, што яны запалохаваюць людзей і даб'юцца таго, што людзі наогул за іх галасавалі не будуць», — сказаў Прэзідэнт.

«Таму выліваець вяс гэтае ўздзеянне ў народ з экрана — гэта не беларускі варыянт», — дадаў кіраўнік дзяржавы.

Гаворачы аб магчымасці супраціўлення ўлады з апазіцыяй, Аляксандр Лукашэнка не выключыў такой сітуацыі. Аднак, паводле яго слоў, зыходзіць неабходна з пазіцыі палітычнага жыцця людзей. «Я Прэзідэнт краіны і прадстаўляю сёння ўвесь народ. Калі нейкаму грамадзяніну, або групе людзей, або нейкай партыі зручна і хочацца супраціўніцца з дзеючай уладай, у тым ліку і з Прэзідэнтам, калі ласка. У аснове гэтага павінна ляжаць найперш палітычныя крыніцы людзей», — сказаў ён.

«Наша так званая апазіцыя пакуль дзейнічае з пазіцыі «чым горш — тым лепш»: чым горш для народа — тым лепш для іх. На такіх асновах я не толькі з апазіцыяй, але ў тым ліку і з любымі іншымі грамадзянінамі Беларусі або замежнымі дзяржавамі супраціўніцца не буду. Мая мэта — палітычнае жыццё людзей, а не пагаршэння», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. Пра гэтым ён таксама адзначыў, што калі апазіцыянеры «хоць у гатовы дзейнічаць у плане той палітыкі, якая сёння праводзіцца ў Беларусі, і яны здольныя на сваіх магчымасцях працаваць на нейкай пасадзе, калі ласка».

Паводле павадзін прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і БЕЛТА.

# ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

## ПАСЛЯ ўРАГАНАВАЙ АўТАБАН



Велізарны дрывяны склад утварыўся абাপал аўтамагістралі Беразіно — Дзмітровічы — Барысаў пасля селетняга жывёнскага ўрагану. Дагэтуль побач з шашой ядуцца нарыхтоўчыя і пагрузчыя работы пашкоджана стыхійай лесу. Таму хуткасы рэжым і мануэраванне на гэтым напрамку яшчэ доўга будуць заставацца абмежаванымі.

# БЫЦЬ КАРАТКЕВІЧАМ


Аднойчы мне падарвалі кнігу. Такое калісьці здарэцца ў кожнага дзіцяці, калі бацькі вырашаюць, што хочыць ужо на Дзень народзінаў дарыць цацкі ды суенкі з кашулямі, а трэба нешта больш сур'ёзнае. У няпрсты час асабовага выпявання тата прынес кнігу і сказаў, што гэта мне падарунак ад бабулі. Кніга была тоўстая. Чытаньня дагэтуль дзіцячыя кніжкі адразу падаліся нейкімі несур'ёзнымі. Мо з-за адчування важкай сур'ёзнасці я адразу за яе ўзялася і літаральна «праглынула». З той самай першай кнігі, атрыманай на дзень народзінаў ад бабулі, мяне нікому не даводзілася пераканаць, што кніга — лепшы падарунак. Гэта быў раман «Каласы пад сярпом тваім».



Уладзімір Караткевіч у Празе, 1973 год. Фота: Сяргей Панізнік, друкуецца ўпершыню.

І я зразумела. Таго дзядулю, то вась таякі разумняы дзядулі, як у тым часу Радзміся. Унука, які хоча ведаць пра сябе. Сябе, таму што таксама хацелася ведаць, чаму на майб радзіме, на Брэстчыне, не паддалі ад нашага горада столькі дзівных будынкаў, надобных на звычайныя дамы з бетону: сядзіба ў Косаве, палац у Ружанах, вежа ў Камяніцы... Хтосьці аднойчы гэта адкрывае. Хтосьці не настаўніку ў школе (я вывучала савецкую гісторыю), то вась таякі разумняы дзядулі, як у кнізе. Ды і ў самога аўтара Уладзіміра Караткевіча быў дзед па ліній маці, які вучыў яго беларускім паданям ды народным песням. Мая бабуля памерла, калі я не паспела стаць дарослай, затое ад яе я атрыкала кнігу, праз якую далучылася да Радзміся Караткевіча. Да радзімы маіх бабуляў ды дзядуляў, да сваёй радзімы, поўнай таямніц.

**У СВЕТ ВЫХОДЗІЦЬ МАСТАЦКІ КАМВЕРТ З АРЫГІНАЛНІХ МАРКАЙ, ПРЫСВЕЧЭНАЙ 80-ГОДЗІЮ 3 ДНЯ НАРАДЖЭННЯ УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА**  
Міністэрства сувязі і інфармацыяны Рэспублікі Беларусь у пятніцу, 26 лістапада, выпуслае ў абарачэнне тыражом больш за 10 тыс. экзэмпляраў мастацкай канверт з арыгінальнай маркай «80 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча».



Як расказалі ў РУП «Белпошта», месцам гашэння навінкі спецтэмпелем «Першы дзень» вызначана аддзяленне паштовай сувязі № 11 горада Оршы, радзімы Уладзіміра Самбавіча. Віктар КУШНАРОЎ, «Мінск—Навіны».

# «ШТО ў НАС БУДЗЕ — ЗАЛЕЖЫЦЬ ТОЛЬКІ АД ТАГО, ЯКІЯ МЫ ёсць»

Георгій Маліноўскі, дырэктар Магілёўскага дзяржаўнага прафесійнага аграгалеся-тэхнічнага каледжа, абраны дэлегатам IV Усебеларускага народнага сходу.

— Я браў удзел у 2-м і 3-м сходах, і ў паміці засталася ўрачыстасць і значнасць гэтых мерапрыемстваў, бо на іх падводзіцца вынікі і ставяцца заданні на будучыню. І заўсёды хвалюся: яны даюць вынікі, яны даюць плыні? Але кожны раз яны выконваюцца.

— Дакажце!  
— Для мяне добрая справа ў нашай краіне праектовае ў пэспехі ў нашым каледжы, які ў аграгарадку Буйнічы Магілёўскага раёна. За апошнія гады наша навуковая ўстанова трансфармавалася ў сучасную. У нас вучыцца цяпер 1000 чалавек. Мы абралі асноўнаы спецыяльнасці, якія высока кваліфікаваныя на рынку працы: механізатары, работнікі гандлю і лясной гаспадаркі. Маладыя людзі вучацца на новай тэхніцы. Вельмі папулярная форма завочнага навучання і павышэння кваліфікацыі. Нашы студэнты заўсёды займаюць першыя месцы ў конкурсах прафесійнага майстэрства. Я мяркую, што тут агульны з краінай механізм: трэба імкнуцца, працаваць, выконваць, і дасягненні абавязкова будуць.

— Але мяркуюцца, што на сход з усіх куток Беларусі збіраюцца людзі не толькі для таго, каб хваліцца поспехамі, але ставіць перада калегамі і кіраўніцтвам краіны праблемы, вырашэнне якіх паспрыяе руху наперад. Што скажэце вы?  
— Па-першае і галоўнае, я мае калегі хацелі б, каб не спыняліся, а павялічыліся інвестыцы ў сферу адукацыі. Гэта ў будучыні дасць вынік у эканоміцы, яго гарантуюць добра адукаваныя спецыялісты.  
Ёсць і некаторыя моманты ў прафесійным навучанні. Напрыклад, я прапанаваў бы абавязаць кампенсаванне страты на навучанне студэнтаў, якія пакінулі навучную ўстанова без важных прычын. Проста таму, што нададуць калі змянілася меркаванне, будзе будзе лепей. Але дзяржава ўжо выдаткавала сродкі, і немальна. Я думаю, пры усіх «чале», што гэта дысцыплінавава б маладых людзей.  
Яшчэ адна праблема. Спрэчняя, але вяртаа абмеркаваная. Гэта датычыцца бясплатнага харчавання для навучаньня прафесійна-тэхнічных навушальных устаноў. Думаю, што замест харчой ім трэба плаціць стыпендыю, каб яны самі маглі распараджацца сродкамі, вучыліся быць самостыйнымі. Мы павінны даць не толькі прафесіяналізм, але і адказнасць. Гэта — сучасны кірунак у выхаванні і адукацыі.

— Якімі вы бачыце наступныя 5 гадоў у вашым каледжы і ў краіне ўвогуле?  
— Я мяркую, што каледж будзе развівацца далей. Напрыклад, цяпер мы рамонтую наш інтэрнат. Паводле майб даўняй мары, студэнты ў абуволеным будынку будуць жыць у камфорных пакоях на два чалавекі, з душавой кабінай і тэлевізарам. Летам у інтэрнаце будуць жыць людзі, якія прыязджаюць паглядзець Магілёў і наш каледж.

— Не забудзьцеся, калі ласка, пра ваш заасад, пра які цяпер ведаюць ва ўсёй Беларусі.  
— Так, заасад задумваўся як база для падрыхтоўкі леснікоў. Асноўнай мэтай яго было ратаванне дзікіх жывёл, якія трапілі ў бяду. Аднак цяпер наш заасад — гэта любімае месца адпачынку магілёўцаў. У ім сёлета павялыла больш за мільён чалавек з усёй Беларусі!  
Заасад таксама будзе развівацца далей. Мы там створым паць аграгарадкі, дзе будуць праходзіць навучанне маладыя людзі для працы ў

**СА «ЗВЯЗДОЙ» — ПА ЖЫЦЦІ!**

ІДЗЕ ПАДПІСКА НА I КВАРТАЛ I ПАУГОДДЗЕ 2011 г. Падыска праз РУП «Белпошта» (кошт у рублях)

Індэкс	месяц	I квартал	паугоддзе
63850 (індывідуальны)	12400	37200	74400
63145 (інд. для ветэранаў вайны, пенсіянераў)	11600	34800	69600
63858 (ведамасны)	19900	59700	119400
63239 (ведамасны, для ўстаноў міністэрстваў аховы здароўя, адукацыі і культуры)	18000	54000	108000

**Заставайцеся з намі!**

**НАЦБАНК АТРЫМАў 6 МЛРД ЮАНЫЎ**  
Гэтыя грошы, што ў эквіваленце складае 900 мільёнаў долараў ЗША, галоўны банк нашай атрымаў у рамках СВОП пагаднення з Народным банкам Кітая.  
Як паведаміў карэспандэнту «Звязды» намеснік начальніка Упраўлення інфармацыі Нацбанку Міхаіл Журавовіч, сродкі атрыманы і залічаны на рахунак Нацыянальнага банка ў Народным банку Кітая. Гэта, адзначаюць банкаўскія спецыялісты, акажа станоучы ўплыў на аб'ём міжнародных рэзэрвовых актываў Беларусі ў нацыянальных вызначэнні. Нагадаем, што ў леташнім сакавіку паміж Нацбанкам і Народным банкам Кітая заключана пагадненне аб правядзенні валютнай здзелкі СВОП для садзейнічання двухбаковаму гандлю і інвестыцыям у мэтах эканамічнага развіцця дзюох краін. Памер сумы СВОПА, прадугледжаны гэтым пагадненнем, быў вызначаны ў 20 мільярдаў юаняў.  
Ігар ГРЫШЫН.

**НА ВыхАДНІЯ Снег і МАРАЗы ДА МІНУС 11**  
Сёння, у суботу і нядзелю на тэрыторыі Беларусі ўсталяюцца сапраўды зімовы характар надвор'я, паведаміў рэдакцыі начальнік службы метэаралагічных прагнозаў Рэспубліканскага гідраметэацэнтара Мінпрыроды Дзмітрый Рабаў.  
Сёння невялікі снег чакаецца па поўначы краіны, у суботу кароткачасовы снег будзе ісці месцамі, а ў нядзелю добра заснежыць паўднёвыя рэгіёны. У гэтыя дні месцамі на дарогах сапраўднага галалёдзіца.  
Тэмпература паветра сёння ўдзень будзе вагацца ад мінус 3 да плюс 3 градусаў. У суботу ўначы падмарозіць ужо да мінус 2—8 градусаў, пры працягненні — да мінус 10 градусаў, удзень — ад 6 марозу да 1 цялы. У нядзелю стане яшчэ халадней, бо на працягу сутак тэмпературы фон будзе складаць 1—8 марозу, уначы на поўначы краіны — да мінус 11 градусаў.  
У пачатку наступнага тыдня маразы яшчэ ўзмацняцца. Уначы будзе 3—10 марозу, на поўначы да 11 марозу. Пры гэтым месцамі будзе ісці снег, часам мяццццц, на дарогах галалёдзіца. Згодна з даўгатэрміновымі прагнозамі, нават у першую дэкаду снежня ў краіне захаваецца сапраўды зімовы характар надвор'я.  
Сяргей КУРКАЧ.

**МАБІЛЬНІК ПадВёў пад МАНАСтЫр**  
Дзюўчына за пару секунд да ДТЗ размаўляла па тэлефоне ў Мінску аўтамабіль «Фіат-Брава», за рулём якога знаходзілася дзюўчына, выехаў на сустрэчную паласу і сутыкнуўся з фурай: кіроўца маленькай машыны пацярпела — яе праз прызданне пасажырская шкло выкінула на газон.  
Паводле звестак старшага інспектара па агітацыі і прапагандзе АДАІ Партызанскага РУУС Таццяны Таляронак, зыходзячы з палярэдніх інфармацыі, за пару секунд да аварыі дзюўчына размаўляла па мабільным тэлефоне. Пасля размовы яна паклапа тэлефон у сумачку, якую кінула на задняе сядзненне, адцягнула ўвагі і ў выніку не справілася з кіраваннем. Дзюўчына, якая атрымала вадзіцельскае пасведчанне крыху больш за год таму, не палічыла неабходным прытрымлівацца Правілаў дарожнага руху, што і прывяло яе на бальнічны ложка.  
Ігар ГРЫШЫН.

Курсы замежных валют, устанавленыя НБ РБ з 26.11.2010г. (для блм разліку)		Курсы замежных валют для бэнарўнай разліку Цэнтрабанку РБ	
1 долар ЗША	2 031,00	1 чэшская крона	163,63
1 еўра	4 045,78	1 польскі золты	1017,69
1 латывійскі літ	5 690,42	1 расійскі рубель	96,89
1 літвіскі літ	1 168,85	1 украінская грывня	380,30
USD	31 2842	10 UAH	39,2894
10 UAH	39,2894	1000 BYR	10,3180
1000 BYR	10,3180	EUR	41,6956

**Рынак жытля**  
ПОПЫТ НА СТАЛІЧНАЕ ЖЫТЛЁ ПАВЯЛІЧЫўСЯ ў НЕКАЛЬКІ РАЗОў

Сяргей КУРКАЧ

Ужо амаль традыцыйна менавіта перад Новым годам патэнцыйныя пакупнікі сталічных кватэр пачынаюць больш актыўна цікавіцца варыянтамі прапаноў на другасным рынку жыллёвай нерухомасці Мінска. Калі ў мінулыя гады другасны рынак ажываў толькі ў снежні, то сёлета кліенты агенцтваў нерухомасці пачалі больш актыўна «варушыцца» ўжо з другой паловы лістапада, паводзімі рэдакцыі кіраўнік агенцтва «БелЦНТ», старшыня савета Беларускай асацыяцыі «Нерухомасць» Мікалай ПРАСТАЛУПАЎ.  
У першую чаргу купляюць аднапакаўкі коштам да 40 тысяч чэUSD  
На працягу года жыллё ў Мінску толькі танчела на фоне амаль нулявога попыту. Выключэннем быў толькі «кавалачак» лета ў чэрвені-ліпені, калі аднапакаўкі патаннелі да 35—37 тысяч USD і актыўна купляліся кельмівыя хлопцамі з грашыма. Сёння рэзкага патаннення кватэр не назіраецца, а самыя таньня аднапакаўкі трываюцца ў дыяпазоне 37—40 тысяч долараў. Праўда, калі ласка на рынку былі толькі малы аднапакаўкі «хрушчоўкі», то цяпер па мінімальным кошце ў продажы з'яўляюцца і стандартныя кватэры ў дзевяціпавярховых панельных дамах з агульнай плошчай каля 33—34 квадратных метраў. Калі гэта не зусім «дабитае» былім гаспадарам кватэра, то яна будзе куплена абавязкова.  
На другасным рынку жылля цяпер назіраецца нервовасць, калі кліенты часам самі не ведаюць, якую кватэру яны хочуць набыць, або —  
Сярэдняя колькасць праглядаў кватэр павялічылася ажно ў 3 разы.

— 1300 долараў.  
— Разам з тым, як адзначае Мікалай Пасталупаў, сёння рэальным попытам карыстаюцца кватэры, калі кошт квадратнага метра двухпакаўкі вагаецца ў межах 1220—1270 долараў, аднапакаўквыя кватэры — каля 1300, а трохпакаўквыя — 1200 долараў. У залежнасці ад зручнасці месцазнаходжання дома, паверхы, якасці аздаблення, планироўкі і іншых фактараў, канчатковы кошт кватэры можа карэктавацца на плюс-мінус 3—5 тысяч долараў. А вась зніжкі на кватэры сёння прапаноўваюцца мінімальныя, бо прадаўцы ўбачылі, што патэнцыйных пакупнікоў стала значна больш. (Працяг тэмы ў наступным нумары.)

**Внимание!**  
ОХОТНИКИ И МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ЛОГОЙСКОГО РАЙОНА НЕОДНОКРАТНО ВИДЕЛИ В ОХОТООУДОДЬЯХ «ГФ «НЕМАН» ЛОСЯ УДИВИТЕЛЬНОЙ ОКРАСКИ – БЕЛОЙ!

Охотничье хозяйство ОАО «ГФ «Неман» ПРОВОДИТ ФОТОКОНКУРС «Белый лось»

Конкурс проводится с целью популяризации природы нашей страны и пропаганды здорового образа жизни. Участвовать в фотоконкурсе приглашаются профессиональные фотографы и фотобувители. На конкурс предоставляются цветные фотографии лося-альбиноса форматом 20x30 см, сделанные в охотничьи угодыях охотхозяйства «ГФ «Неман», расположенных в восточной и юго-восточной частях Логойского района Минской области. Каждый отчетпечаток должен сопровождаться электронным оригиналом с максимальным возможным разрешением.

**УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:**  
Каждый участник конкурса обязательно должен прислать вместе с фотографией их список с названиями, указанием даты, места и условий съемки, бэдж участника конкурса (выдается егерем обхода № 2), сведения о себе (ф.и.о., адрес, № телефона). Срок проведения конкурса — до 31 декабря 2010 года.

**ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НАГРАЖДАЮТСЯ:**

- 1-е место — 5 000 000 белорусских рублей;
- 2-е место — 3 000 000 белорусских рублей;
- 3-е место — 2 000 000 белорусских рублей.

Все расходы, связанные с уплатой причитающихся налогов, несет победитель. Организаторы конкурса оставляют за собой право использования фотографий в издании журналов, книг, брошюр, буклетов, фотоальбомов, а также размещения на «билл-бордах» с обязательным указанием фамилии автора. Фотографии, присланные на конкурс, авторам не возвращаются.

Работы на фотоконкурс принимаются по адресу: 230771, г. Гродно, ул. Орджоникидзе, 18 с пометкой «Фотоконкурс», или на e-mail: info@tabak.by  
Результаты конкурса будут опубликованы 6 января 2011 года в газете «Паліччэ» і рыбаўлоў».  
По вопросам возможного местонахождения лося-альбиноса обращаться по тел. +375 29 787 28 02.  
По вопросам условий конкурса обращаться по телефону +375 152 54 20 31.  
Гутарыла Ілона ІВАНОВА.